

БОГАТСТВО. ДОСТОЯНИЕ. НАСЛЕДИЕ

Многогранный, неповторимый, самобытный и милый сердцу родной язык... Для каждого народа он является великой ценностью, которую следует сберечь и передать следующим поколениям.

В ВГУ имени П.М. Машерова работают и обучаются как белорусы, так и молодые люди, которые приехали к нам из разных уголков мира. Сегодня мы разговариваем с ними о ценности родного языка.



Владимир ГЕНКИН,
кандидат филологических
наук, доцент, доцент
кафедры белорусской
и русской филологии:

— Что такое родной язык? Ключевое слово в этой фразе — родной, потому он предопределяет многие вещи в миропонимании людей. То, как человек понимает мир, можно определить по набору слов, которым он пользуется. Для меня таким языком является русский — язык, на котором разговаривали члены моей семьи, соседи, друзья. Я владею также белорусским и французским. В силу специфики моей филологической работы остальные языки мне необходимо знать частично (понимать, переводить и объяснять студентам и магистрантам некоторые слова и фразы на лекциях и практических занятиях).

Если говорить об авторах, кото-

рые образцово писали на русском языке, то в этом случае, конечно же, стоит назвать классиков литературы. Родоначальником современного литературного русского языка, как известно, является Александр Пушкин, чьи произведения написаны прекрасным языком. Красивым, образным, богатым языком отличались произведения Ивана Тургенева и Льва Толстого. Среди интересных авторов XX века можно назвать Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова и многих др. Но каждая эпоха вносит свои особенности. Упомянутые поэты сделали языковую игру элементом литературы.

Безусловно, все, что есть в мире, мы можем передать средствами родного языка, поэтому его нужно знать, любить, уважать и беречь. К сожалению, очень часто люди пользуются языком небрежно и необдуманно. Существует такая проблема, как экология языка — сохранение его не только в плане чистоты, но и в целом как явления культуры. А для этого необходимо как минимум много читать, правда, следует сделать оговорку: пользу приносит только книга, написанная на хорошем языке. Есть, к сожалению, литература, которая, возможно, увлекательна и интересна в содержательном плане, но ее язык, мягко говоря, далек от совершенства.

я следую по жизни. Владею каракалпакским, русским, узбекским, казахским и английским языками. Отмечу, что с момента приезда в Беларусь я не почувствовала языкового барьера, так как белорусский язык близок по звучанию с русским, на котором разговаривает большинство жителей вашей страны. На мой взгляд, для каждого народа важно сохранить родной язык, потому как это не только помогает сберечь культуру и традиции, но и способствует единству поколений и укреплению национальной самобытности. Кроме этого, язык позволяет передавать уникальное мировосприятие и поддерживать многообразие в культуре. В будущем я хотела бы выучить испанский язык, который сегодня довольно распространен. Думаю, знание его пригодится мне в будущем. Мало ли как сложится жизнь. Знать еще один язык никогда не помешает.

Анастасія КАВАЛЁВА,
студентка 2 курса
факультета гуманітарных
ведаў і камунікацый:

— Нарадзіцца і жыць у Беларусі, звацца беларусамі — найвялікшы гонар. Мы можам ганарыцца нашай мовай — мілагучнай, непаўторнай, глыбокай, у якой адлюстроўваюцца душа народа, яго светапогляд, гісторыя. Мы можам ганарыцца культурнай і гістарычнай спадчынай, а яшчэ тым, што Беларусь — краіна талерантнасці і міру, дзе ўсе падтрымліваюць адзін аднога, жывуць у згодзе і паразуменні. Людзі, якія наведваюць нашу краіну, захапляюцца не толькі яе краінамі, але і беларусамі — добразычлівымі, шчырымі, адкрытымі. Таму, каб па-сапраўднаму адчуць Беларусь, варта не толькі прагуляцца па вуліцах гарадоў, але і паглядзець у вочы жыхароў, што свеціцца цеплынёй, пабачыць іх добрыя ўсмішкі, натхніцца іх аптымістычным і жыццярэдасным настроем. Таксама варта пабываць у самым сэрцы — беларускай вёсцы. Менавіта там захавалася душа нашай краіны: родная мова, старажытныя традыцыі, непарыўная сувязь чалавека з прыродай.



Маё любімае слова на беларускай мове — калыханка. Яно прасякнута невычэрпнай пяшчотай, матчынай любоўю і цяплым роднага дома і нагадвае спевы маці свайму дзіцяці перад сном. Да таго ж калыханка — першая сустрэча маленькага беларуса з роднай мовай, культурай і традыцыямі Беларусі. Важна разумець, што беларуская мова — мова жывая, унікальная, існуе не толькі ў межах падручнікаў, але з'яўляецца паўнаўвартасным сродкам выражэння думак і пачуццяў. Мова не толькі мінулага, але і сучаснасці і будучыні.

Ли ШИЮЙ,
студентка 4 курса
факультета обучения
иностранных граждан (Китайская Народная Республика):

— Китайский — мой родной язык, который я получила в дар от своих родителей, а они — от предков. Для меня это великая ценность и несомненная гордость, к которой я отношусь с большим уважением. Любимое слово на родном языке — счастье, с которым у меня ассоциируется только все самое лучшее: семья, здоровье, любовь, друзья, мир и т.д. Думаю, это то, без чего не имеет значения жизнь каждого из нас.

Родной язык — богатство народа, благодаря которому сохраняется этническая идентичность, культурное наследие и возможность передать свои знания следующим поколениям. В Беларуси первое время мне было довольно непросто адаптироваться, в том числе и из-за того, что мои знания русского языка были недоскональными (хотя я обучалась его азам в Китае). Хорошо, что рядом со мной были и остаются добродушные и гостеприимные бе-



лорусы, к которым я всегда могла и могу обратиться за помощью.

В будущем у меня есть желание повысить уровень владения русским и английским языками, а также выучить французский.

Многие говорят, что китайский язык выучить невозможно, но, поверьте, русский тоже совсем не прост, как это может кому-то показаться на первый взгляд. Но благодаря хорошему преподавателям нашего университета я с каждым днем знаю его все лучше. Помогает мне в этом и повседневное общение с жителями вашего красивого города.



Севара ДЖУМАЗАРОВА,
студентка 4 курса факультета
обучения иностранных
граждан (Республика
Каракалпакстан):

— Мой родной язык — каракалпакский, так как я родилась и выросла в Республике Каракалпакстан. Моя любимая фраза — «ne eksen sona o'rasan», что в переводе означает «что посеешь, то пожнешь». Это, можно сказать, девиз, которому



Арина ЦЫГАНЕНКО,
студентка 3 курса факультета
гуманитарного знания
и коммуникаций:

— Я владею белорусским, русским, английским и итальянским языками. Белорусский и русский — это языки, на которых разговаривают в моей семье, поэтому их я слышала с самого детства. Английский изучаю с детского сада и стараюсь практиковать его в повседневной жизни. Уровень же владения итальянским ниже. Родными считаю русский и белорусский языки. Члены моей семьи часто практикуют разговоры только на белорусском языке, поэтому он ассоциируется

у меня с домом и уютом. А вот на русском я общаюсь с друзьями, используя его в повседневной жизни.

Согласно Конституции Республики Беларусь нашими государственными языками являются русский и белорусский. «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмерлі» (Ф. Багушэвіч) — выражение, которое будет актуально всегда, ведь «мова/язык» — одежда души. Среди литературных произведений советую прочитать «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича. Повесть глубоко связана с национальной культурой, сочетает элементы мистики, истории и детектива.

На мой взгляд, сохранение родного языка важно для каждого народа, потому что он является частью нашей идентичности и культурного наследия. Язык помогает нам передавать традиции и ценности из поколения в поколение и сохранять нашу самобытность в современном мире. В будущем мне хотелось бы, наверное, выучить китайский, потому как в современном мире он открывает большие возможности и является стартом в успешную карьеру.

мой взгляд, более глубоко передает сущность педагогической профессии. Все-таки в школе детей не только учат, но и помогают обрести ценностные ориентиры, объясняют, что такое добро и зло. Именно в этом я вижу смысл наставничества. Также мне нравится белорусское слово «прытуліцца», которое не имеет аналогов в русском языке. Если говорить о произведениях литературы, которые я бы посоветовал прочитать, то это творчество классиков (Ивана Мележа, Янки Купалы, Якуба Коласа, Василия Быкова и др.). На мой взгляд, белорусы — достойный и самобытный народ, которому важно сохранить свою уникальность, поэтому нам стоит беречь и ценить родной язык. Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн — главные, важные и неотъемлемые государственные символы. И когда я пою гимн на белорусском языке, ощущаю себя причастным к своему народу.

Данила КОСТЫГОВ,
студент курса 3 курса
факультета обучения
иностраннх граждан
(Российская Федерация):

— Родной язык, по моему мнению, — это язык, который мы слышим с первых минут нашего рождения. Лично для меня это русский, один из богатейших языков мира, на котором я сегодня разговариваю. Любимое

Давлатбек БУРХОНОВ,
студент 3 курса факультета
обучения иностраннх
граждан (Узбекистан):

— Я владею на высоком уровне узбекским и русским языками. Также говорю на английском, турецком, немецком, каракалпакском и азербайджанском языках. Моим родным является узбекский. Я этнический узбек, а родной язык — это язык моей семьи, земли, где я родился и провел значительную часть своей жизни. Узбекистан — многонациональная страна, поэтому с детства я изучал одновременно узбекский и русский языки. Меня всегда окружали друзья и родственники разных национальностей. Я вырос в мультикультурной среде, где все живит в мире и согласии. Эта атмосфера дружбы и взаимопонимания сохраняется и в Беларуси. Поэтому в вашей стране я чувствую себя комфортно. Убежден, что каждому народу важно сохранять свой родной язык, потому что это не просто средство коммуникации, но и хранилище истории, культуры и традиций народа. Уверен, что в современном мире, несмотря на глобализацию

Аляксандра БАШУН,
навучэнка 10 «Г» класа Ліцэя
ВДУ імя П.М. Машэрава:

— Асаблівы гонар для беларусаў — гэта, вядома, мова. Гэта наша сапраўднае багацце, якое мы абавязаны шанаваць і аберагаць як самы вялікі скарб. Я ганаруся тым, што размаўляю на роднай мове, і спадзяюся, што яе прыгасць і сіла будучы перадавацца з пакалення ў пакаленне. Зараз мы жывём у час інфармацыйных тэхналогій і, на маю думку, неад’емнай часткай навучальнага працэсу павінны стаць розныя гульні, квізы, мабільныя дадаткі на роднай мове. Павінны спадабацца навучэнцам таксама сустрэчы з вядомымі беларускамоўнымі людзьмі і арганізаваныя цікавыя дыскусіі, падчас якіх можна патрэніраваць гутарковую мову. Калі настаўнік будзе творча падыходзіць да працэсу навучання, то я ўпэўнена, што патрэбны вынік будзе дасягнуты.

А калі вы хочаце адчуць сапраўдную Беларусь, то

слово — изподвыподверта. На мой взгляд, родной язык — это, во-первых, память, потому как он хранит историю и культуру народа (утрата приведет к потере части ДНК), во-вторых, мышление, так как формирует восприятие мира (утрата повлечет за собой обеднение мышления), в-третьих, сплоченность, потому как объединяет людей (утрата вызовет разделение и конфликты). Следовательно,



и миграционные процессы, сохранение родного языка приобретает особую важность. Через него передаются культурные ценности и исторический опыт от поколения к поколению. Кроме того, хорошее знание родного языка облегчает изучение иностранных языков и понимание других культур.

Я начал изучать китайский язык и планирую в будущем выучить французский, испанский, корейский и арабский языки. Думаю, знание этих языков пригодится мне как во время путешествий по миру, так и в моей профессиональной деятельности в качестве юриста-международника.



**Валерий ЯНЧ, кандидат
философских наук, доцент,
декан факультета обучения
иностраннх граждан:**

— Я владею русским и белорусским языками, могу общаться на английском. Родным считаю белорусский, потому что я белорус, люблю Беларусь, ценю наши традиции и культуру. С уважением отношусь к русскому языку, который является языком международных отношений, науки. Любимое слово на белорусском языке — «настаўнік», которое, на



адпраўляйцеся ў беларускую вёску. Менавіта ў гэтых аддаленых месцах нашай Радзімы захаваліся тыя людзі, традыцыі і асаблівасці мовы, якія нельга сустрэць больш нідзе. А яшчэ раю чытаць творы нашага вядомага земляка з Ушачыны Рыгора Барадуліна — живую крыніцу мовы і мудрасці народа; а таксама раманы пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, які першым звярнуўся да жанру гістарычнага дэтэктыва.

сохранение родного языка — сохранение народа и его будущего.

Я частично владею английским языком (это необходимо для моей будущей работы по специальности), также в свое время изучал немецкий, французский и латынь. В будущем не против выучить китайский. Это перспективно и открывает передо мной новые горизонты.

Виктория АЛЕКСАНДРОВА.

